

ТОПОНИМИКА ДЕРЕВНИ МЕЛЬНИКИ МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Важной частью краеведческих исследований заслуженно считается анализ топонимического материала. Анализ географических названий помогает понять особенности природы, хозяйства, исторического прошлого региона.

Согласно преданию, на месте современной деревни Мельники, на речке Кубанька, стояла водяная мельница. Постепенно вокруг реки селились люди, и таким образом возник населённый пункт, который и был назван по характеру деятельности жителей. Местность была заселена ещё в глубокой древности. В письменных источниках населённый пункт упоминается в 1664 г. в «Описании границ Великого Княжества Литовского и Короны Польской». В 1668 г. появилось первое упоминание о Мельниках в «Акте ревизии Берестейского княжества». В этом же документе записано: «На реке Рита между Хотиславом и Ляховцами есть водяная мельница».

Деревня Мельники делится на несколько урочищ. Их названия тоже заслуживают особого внимания.

Урочище «Кываки» получило такое название потому, что здесь жили в основном люди с фамилией Кивачук.

Урочище «Остров» названо так потому, что несколько домов селяне построились отдельно, за болотом, на небольшом островке. Добраться туда можно было только по кладочкам. А весной, когда разливалась речка, вода была везде. Поэтому и стали называть это более высокое место «остров».

Урочище «Подольшина» – это участок деревни, расположенный перед болотом, заросшим ольхой, т. е. *под олешиной*.

Своё название урочище «Став» получило из-за того, что тут были удобные пастбища для коров. После того, как коровы наедались, пастух отгонял коров пить воду в выкопанный «ставок», ведь в болоте коровы могли попасть в трясину.

Урочище «Зашапкы» называют так потому, что здесь росли растения, у которых при созревании были белые пушистые «шапки» (пух). Такие растения растут на болотистой местности и сейчас, и называют их *пушица*.

Местность «Бабка» раньше была болотистая, здесь росло много жёлтых ирисов, которые старые люди называли *бабками*.

О происхождении названия урочища «Калыта» в народе есть много версий. Одна версия говорит о том, в этом месте жили зажиточные люди, которые носили через плечо пояс с кошельком. В нём хранили деньги. Пояс называли «калытка». Также название могло произойти от игры «Калита», которая была распространена среди жителей Западного Полесья. Суть этой игры была в следующем: специально испеченный корж подвешивали на шнурке к потолку, играющий «подъезжал» к нему верхом на кочерге и пытался откусить кусок без помощи рук.

УДК 001.4

Студ. С.В. Буян, У.А. Рэйн
Навук. кір. дацэнт А.А. Кірду
(кафедра беларускай філалогіі, БДТУ)

АМАНІМІЯ Ў ГАЛІНЕ ХІМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

У галіне хімічнай прамысловасці сёння адбываюцца актыўныя працэсы і, значыць, ёсць неабходнасць упарадкавання адпаведнай тэрміналагічнай лексікі, удакладнення яе сэнсавых сувязей. Наша работа прысвечана даследаванню з’яў аманіміі, г. зн. выпадкаў, калі пры тоесным гучанні або напісанні тэрміны не супадаюць у дэфініцыях. У навуковай літаратуры выдзяляюць два віды тэрміналагічнай аманіміі: унутрысістэмную, калі амонімамі з’яўляюцца адзінкі адной тэрміналагічнай сістэмы, і міжнавуковую (міжгаліновую), калі фармальна падобныя адзінкі адначасова належаць не адной, а некалькім тэрміналагічным сістэмам, у якіх яны маюць адрозны паняццёвы змест [1].

На падставе аналізу даступных нам слоўнікаў, у якіх адлюстраваны паняцці хіміі, можам сцвярджаць, што ў ёй унутрысістэмная аманімія не распаўсюджана, а вось міжнавуковая аманімія прадстаўлена даволі шырока. Напрыклад: тэрмін *дроб* у хіміі мае дэфініцыю ‘драбнёнае цвёрдае рэчыва (напрыклад, *серны дроб*)’, а ў матэматыцы *дроб* – гэта лік, які прадстаўляе частку цэлага ($1/2$); *аснова* ў хіміі – гэта рэчыва, якое ўступае ў рэакцыю з кіслатай, утвараючы соль і вадзі (напрыклад, *NaOH*), а ў лінгвістыцы *аснова* – гэта частка слова без словазмяняльнай марфемы; *бар* у хіміі – хімічны элемент **Ва** (барый), а ў метэаралогіі – адзінка ціску ($1 \text{ бар} = 100\,000 \text{ Па}$); у межах хімічнай тэрміналогіі *ланцуг* – ‘паслядоўнасць атамаў у малекуле (напрыклад, вугляродны ланцуг)’, а ў тэхніцы – ‘механічная дэталка для перадачы руху (параўн. *роварны ланцуг*)’; *сублімацыя* ў хіміі – ‘пераход рэчыва з цвёрдага стану ў газападобны’, а ў псіхалогіі *сублімацыяй* называюць псіхічны працэс пераўтварэння і пераклучэння энергіі; і інш. Пры аналізе дэфініцый міжнавуковых